

СОВЕТСКАЯ БЕЛАРУСЬ

ОРГАН ЦК КП(б) БЕЛАРУСІ, СОЎНАРКОМА І ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР

№ 34
(7595)
ПЯТНІЦА
3
САКАВІКА
1944 г.

Цана 20 кап.

Набліжаецца час канчатковай расплаты за ўсе злачынствы, зробленыя гітлераўцамі на савецкай зямлі і ў акупіраваных краінах Еўропы.

(3 загада таварыша Сталіна да 26-й гадавіны Чырвонай Арміі).

Нацней удары па варожых тылах!

Масавы герызм беларускага народа ў варожым тыле выклікае заплешне ва ўсім свеце. Удары беларускіх партызан па пенавісці гітлераўцаў мацнеюць з кожным днём.
9 на 12 лютага партызанскі атрад Беларусі падарваў і ішлі пад адкос 116 вагонаў ворага. У вышкі кружнаў разбіта 69 паравозаў, 4 платформы і вагонаў з жывымі сілай, тэхнікай і рознымі вадкамі грузамі. За гэты-ж час партызаны разграмілі 11 нямецкіх гарнізонаў, узарвалі 7 чыгуначных і 6 шасейных мастоў, знішчылі 77 кілометраў тэлефоннага сувязі, збілі 2 нямецкія самалёты. У баях падбіты 6 бронемашы, 22 танкі і 146 аўтамабіляў ворага, спалены 4 склады і знішчылі 21 дзот. Забіта да 3.500 і ранена больш 3.300 нямецкіх салдат і афіцэраў.
Прыведзены некаторыя лічбы з баявых спраў беларускіх партызан за гэтыя тры дні. Скупыя лічбы, а колькі за імі хаваецца герызму, адвагі, мужнасці і самааданасці! Колькі нязгаснай нямецкай да подлага ворага, які за прасторы нашай зямлі нявінкі крывёю, колькі любі і заміраюць да роднага краю! Гэта герызм адзіночак, а герызм на бессмертных ідэях Леніна і Сталіна, народа, у якога партыя большэвікоў выхавала мужнасць і прагу, бяспрашна ў баю, лобна да Радзімы і пенавісці да ворага. Гэта подвиг народа, які спадчына наклаўся бязлітасна на ішці ворагу да поўнага яго знішчэння. Гэта загартаваны ў баях, у цяжкіх выпрабаваннях жызненых рады народных месціўцаў, якіх узначальвае і вядзе ў пераможны бой камуністычная партыя большэвікоў Беларусі.
Не разгубіліся беларускія партызаны ў самыя цяжкія дні, калі Радзімай згучаліся хмары смяротнай небяспекі. Тым больш смела б'юць партызаны ворагаў. На новыя баявыя поспехі іх натхняюць бліскучыя перамогі Чырвонай Арміі, заклікі ворага Сталіна.
Чырвоная Армія працягвае павысілася наступальна. Яна вызваляе ад нямецкага гнету горады і вёскі, раён за раёнам. У сваім пераходзе да 26-й гадавіны Чырвонай Арміі таварыш Сталін адзначыў, за апошні год Чырвоная Армія ў бяспрыкладных і гісторычных кампаніях прайшла з баямі больш за 1.700 кілометраў, ачысціла ад ворага амаль

3/4 захопленай ім савецкай зямлі. Разам з тым таварыш Сталін заклікаў воінаў Чырвонай Арміі, партызан і партызанак, усіх савецкіх людзей да новага напружання сіл, каб наблізіць дзень нашай канчатковай перамогі над ворагам.
Гістарычны загад таварыша Сталіна выклікаў у савецкім народзе новы прыліў творчай энергіі. Новымі подвігамі—баявымі на фронце і ў варожым тыле, прапнёнымі ў савецкім тыле—адказвае савецкі народ на заклік правядыра. Па ўсёй краіне разгарнулася новая хваля сацыялістычнага слаборніцтва. Урачыстыя салюты сталіцы Савецкай Радзімы—Масквы вяшчаюць аб усё новых і новых перамогах Чырвонай Арміі.
Але які-б ні былі вялікія поспехі Чырвонай Арміі, папярэджае таварыш Сталін, мы не павінны дапускаць самасупакоенасці; трэба цвяроза ацэньваць сілы ворага. У загадзе таварыша Сталіна сказана: «Толькі няўхільна нарастаючыя ў сваёй сіле сапартыстныя ўдары могуць зламаць супраціўленне ворага і прывесці нас да канчатковай перамогі».
У загадзе таварыша Сталіна вызначаны баявыя задачы ўсяго радавога і сержанцкага састава, усіх афіцэраў і генералаў, усёй Чырвонай Арміі, партызан і партызанак.
Партызанам і партызанкам Вярхоўны Галоўнакамандуючы Маршал Савецкага Саюза таварыш Сталін загадаў:
«Узмацніць дапамогу Чырвонай Арміі, нападаць на штабы і гарнізоны праціўніка, граміць яго тылы, разбураць яго камунікацыі і сувязь, пазбаўляць яго магчымасці падцягваць рэзервы».
Таварышы партызаны і партызанкі! Прыкладзем усё сілы, каб па-баявому выканаць загад таварыша Сталіна! З вашай дапамогай Чырвоная Армія разгарнула масавае выганне акупантаў з Савецкай Беларусі. Вызвалены амаль поўнасю Гомельская і Палеская абласці, рад раёнаў Магілёўскай і Віцебскай абласцей. Але навуль вораг канчаткова не разгромлены пельга супакойвацца. Пад пятой крыважэрнага ворага яшчэ пакутуюць мільёны нашых братоў і сёстраў. Яны чакаюць сваю родную Чырвоную Армію, якая нясе ім жыццё, ратуе ад нямецкіх катаў. Узмацнім-жа дапамогу Чырвонай Арміі! Дапаможам ёй дабіць гітлераўскую погань!

Удзел комсамольцаў у будаўніцтве

ЛІМАВІЧЫ. (Наш нар.). З дамогай комсамольцаў і моладзі вонят лепшых комсамольскіх будаўнічых брыгад. Асабліва добра працуюць агітатары ў калгасе «Комунар Магілёўшчыны», Ступаўскага сельсавета.

працы адыгрываюць агітатары, якія шырока распаўсюджаюць вонят лепшых комсамольскіх будаўнічых брыгад. Асабліва добра працуюць агітатары ў калгасе «Комунар Магілёўшчыны», Ступаўскага сельсавета.

Таварышу СТАЛІНУ

У адпачку найглыбейшай удзячнасці Чырвонай Арміі за вызваленне нас ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў мы, калгаснікі калгаса імені Варашылава, Мозырскага раёна, Палескай абласці, сабралі са сваіх асабістых зберажэнняў 100.000 рублёў на будаўніцтва эскадры «Палескі партызан». Мы адпавілі разбураны нямецкімі варварамі калгас, поўнасю засыпалі пасенне і рыхтуем сельгасінвентар. Запёніваем Вас, таварыш Сталін, што прыкладзем усё намаганні для канчатковага і поўнага разгрому нямецкіх захопнікаў.

Па даручэнню калгаснікаў падпісалі: ЦАЛУЙКА М. С., ГУРЫНОВІЧ Г. Я., ГУСАК К. Л., КУЛЯШОВА К. М.

Калгас імені Варашылава, Мозырскага раёна, Палескай абласці, т. т. Цалуйка М. С., Гурыновіч Г. Я., Гусак К. Л., Куляшовай К. М.

Перадайце калгаснікам і калгасніцам Вашага калгаса імені Варашылава, які сабралі 100.000 рублёў на будаўніцтва самалётаў „Палескі партызан“, маё брэдкае прывітанне і падзяку Чырвонай Арміі.

І. СТАЛІН.

Ад Савецкага Інформбюро

АПЕРАТЫЎНАЯ ЗВОДКА ЗА 1 САКАВІКА

Некалькі дзён таму назад войскі ЛЕНІНГРАДСКАГА фронту з боем фарсіравалі рану НАРВА на поўдзень ад г. НАРВА і, прарваўшы вельмі ўмацаваную абарону праціўніка, захапілі на заходнім беразе ракі плацдарм працягласцю па фронту 35 кілометраў і ў глыбіню 15 кілометраў. Нашы войскі авалодалі насялёнымі пунктамі ВЯСКА, МУСТАЙЫЗ, СУРЭСОРУ, КЯРЭКОННА, СЕБЕРГІ, АУВЕРЭ, ХАВАКІНГУ, МЕТСКЮЛА, УХЕКОННА і перарэзалі чыгунку НАРВА — ТАЛІН у раёне чыгуначнай станцыі АУВЕРЭ ў 15 кілометрах на захад ад гор. НАРВА.
На працягу 1 сакавіка на ПСКОУСКІМ напрамку нашы войскі працягвалі весці наступальныя баі, у ходзе якіх занялі больш 70 насялёных пунктаў, у тым ліку НЕВАДЗІЦЫ, БАЛЬШАЯ ЖАДУНКА, РАБАВА, ЛАНЕВА ГАРА, АРЭХАВІЧЫ, ОЛІСА-

ВА, ПЕРАСВЕТАВА, БОЛАТАВА, СОСНІЦЫ, ВАСУТКІНА, КАШЫНА і чыгуначную станцыю РУСАКІ. Нашымі войскамі перарэзана чыгунка ПСКОУ—ІДРЫЦА.
На паўночны захад ад НОВАСАКОЛЬНІКІ нашы войскі з баямі занялі некалькі насялёных пунктаў і сярод іх ДУПЛІ, ЛІТАВА, ПУНДРАУКА, КУЯЛЫ, ЗАБОР'Е, ЛУНЕУКА.
На ВІЦЕБСКІМ напрамку нашы войскі вялі наступальныя баі, у ходзе якіх занялі больш 30 насялёных пунктаў і сярод іх БАТАЛА, ПЕКАРЫ, СКУЛОВІЧЫ, АБУХАВА, ЦІШКОВА, ВОРАНЫ, СЯЛЮТЫ.
На другіх участках фронту—пошукі разведчынаў.
На працягу 29 лютага нашы войскі на ўсіх франтах падбілі і знішчылі 16 нямецкіх танкаў. У паветраных баях і агнём знішчэння артылерыі збіты 9 самалётаў праціўніка.

АПЕРАТЫЎНАЯ ЗВОДКА ЗА 2 САКАВІКА

На працягу 2 сакавіка на НАРВСКІМ напрамку нашы войскі авалодалі некалькімі вельмі ўмацаванымі апорнымі пунктамі нямецкай абароны і палепшылі свае пазіцыі на плацдарме на паўднёвы захад ад горада НАРВА.
На ПСКОУСКІМ напрамку нашы войскі вялі наступальныя баі, у ходзе якіх выбілі праціўніка з некалькіх апорных пунктаў яго абароны.
На ОСТРАУСКІМ напрамку нашы войскі, працягваючы наступленне, авалодалі раённым цэнтрам Ленінградскай абласці СА-

ШЫХІНА, а таксама з баямі занялі больш 30 іншых насялёных пунктаў, у тым ліку ЗАМОШША, РАЖАНКА, ЦАРКОВІШЧА, САМУХІНА, БЯЛОВА, ЦЕРАГАЕВА, ГАСЦЕНЫ, ЛАБАНЫ, ДЗЯДОУЦЫ і чыгуначныя станцыі САШЫХІНА, СЕРГІНА.
На другіх участках фронту—пошукі разведчынаў і ў радзе пунктаў баі мясцовага значэння.
На працягу 1 сакавіка нашы войскі на ўсіх франтах падбілі і знішчылі 23 нямецкія танкі. У паветраных баях і агнём знішчэння артылерыі збіты 24 самалёты праціўніка.

Наблізім час нашай перамогі!

На прадпрыемствах і ва ўстановах Цэнтральнага раёна горада Гомеля вялікі патрыятычны ўздым. Ён выклікае Загадам Вярхоўнага Галоўнакамандуючага таварыша Сталіна, прысвечаным 26-й гадавіне Чырвонай Арміі.
Працоўныя парашылі на свае асабістыя зберажэнні пабудаваць Гомельскую танкавую калону. Толькі за некалькі дзён на раённы ўнесена 338.000 рублёў.
Усюды адбыліся мітынгі. Прайшлі яны вельмі актыўна.
На мітынгу калектыва Гомельскага млынакамбіната выступіў рабочы тав. Бутнікаў. Ён сказаў: «Мае сыны знаходзяцца ў радах Чырвонай Арміі, б'юць пенавісці ворага. І я не хачу стаяць у баку. Я ўношу свой месячны аклад на пабудову танкавай калоны. Няхай грозныя машыны, якія будуць зроблены па нашы зберажэнні, крунаць праклятага ворага».
Цікавае было выступленне падлетка тав. Лукоўскага.
«Хопі і не быў я на фронце, але ведаю, што такое вайна. У мяне загінуў бацька. Усім сіламі сваёй душы я пенавісці немцаў. Два маіх браты абараняюць Радзіму. Для таго, каб наблізіць час радаснай сустрэчы з сваімі роднымі і блізкімі, я буду працаваць за дваіх. Свой двухмесячны аклад уношу на пабудову танкавай калоны».

У першы-ж дзень калектыву камбіната ўнёс на пабудову танкавай калоны 12.000 рублёў.

Павысілася прадукцыйнасць і якасць працы

МСЦІСЛАЎЛЬ. (Наш нар.). Загад Вярхоўнага Галоўнакамандуючага таварыша Сталіна выклікаў новую хвалю вытворчых уздыму сярод калектыва Ходасіўскай МТС імені Тэльмана. Работнікі ўзялі на сябе абавязальства працаваць з падвойнай энергіяй, павысіць якасць рамонту трактараў і іншых сельгаспадарчых машын.
Свае абавязальствы рамонціні з часцю выконваюць. За 24 і 25 лютага многія з іх перавыканалі дзённае заданне. Трактарыст-рамонцік Іван Рудкоўскі стаў даваць па дзве нормы ў дзень. Больш, чым на 150 процантаў, выконвае свае заданні Міхась Раманенка.
За апошнія дні ў МТС значна паднялася якасць працы. Добрых поспехаў у гэтым дабываюць каваль Сяргей Тубункоў і трактарыст Павел Лістападаў.

ДЗЕНЬ БАЁЎ

—Нашы часці ўпорна цягнулі ворага.

Поччу мёрзлую зямлю бесперапынна ірвалі варожыя міны. Немцы штормілі асвятлялі яркімі ракетамі, стралялі трагіруючымі кулямі. Не спалі немцы.

У нас усю ноч ішла напружаная падрыхтоўка. Перагрупуўвалі падраздзяленні. Кожны баец станаўся на сваё месца, акапаўся. На камандным пункце афіцеры працавалі пад палымі карткамі. Заходзілі камандзіры падраздзяленняў, дакладвалі падпалкоўніку Фаламееву, выслухоўвалі яго загады і зноў беглі на яркімі краі.

Нарэшце світае. Марудна рассяваецца цемьць ночы і перад намі вымалёўваецца вышыня. Яна здаецца пустыняй цяпер, але там немцы.

Справа ад вышыні відаць балота, што парасло густым хмызняком. А калі паглядзець на каргу, то за вышыняй можна ўбачыць баластую раку В., за ракой на высокім месцы тры вёскі.

Зараз пачнецца бой за вышыню і за вёскі. Нашы яго пачаюць. Бой будзе цяжкі. Аднак кожны баец спакойны за вынікі бою, упэўнены, што мы і сёння выганім немцаў адтуль, як выганялі з іншых месц.

2.

Залімамі «кацюш» пачынаецца артылерыйская падрыхтоўка. Грэнь вышыні па ўсім сваім працягу кінецца ад страшэнных выбухаў. Варожыя аковы і ўся вышыня ахутаны дымам. Тоны металу ірвуць на кавалкі нямецкую пяхоту, ператвараюць у металалом зброю, руйнуюць дзоты, раніць ворага.

Артылерыя ворага таксама адрывае агонь. Гітлераўцы імкнуцца сарваць нашу паступленне. Яны безуспынна мяняюць напрамак агню, страляюць то па адных, то па другіх кропках. Ясна — немцы нервуюцца.

У паветры сучэльны гул. Ідзе, ляжыць наперад ужо наша пяхота. Яе цяпер не страшыць вышыня: немцы прыдушаны артылерыйскім агнём. Байцы імкнуцца як мага хутчэй зблізіцца з ворагам. Артылерыя пераносіць вай агонь у глыбіню абароны праціўніка — не дае яму магчымасці надкінуць свежыя рэзервы, авіць яго мінамётны і артылерыйскія батарэі.

Ужо чутна вінтавая і аўтаматная страляніна. Па ўсяму толю гучыць «ура». Дым рассяўся. Мы бачым стралковую ро-

ту старшага лейтэнанта Фёдора Казанцава, якая першай дасягнула нямецкіх аковаў.

Вось адзін з байцоў кідае гранату. Граната ўрываецца ў аковы, з якога толькі што страляў нямецкі кулямётчык. Той-жа баец імкліва бяжыць наперад і ўрываецца ў аков да забітага немца. Ён наварачвае варожы кулямёт і страляе па нямецкіх салдатах. Хто так смела дзейнічае? Радавы Ягор Церахаў.

Услед за Церахам у нямецкія аковы ўрываюцца ўкраінец сержант Церагон, сібіракі чырвознармейцы Феліжаў, Распееў і дзесяткі другіх байцоў, сыноў розных народаў СССР. Разгараецца рукапанная схватка.

Нам відаць, як бягуць са сваіх аковаў фашысты. Многія з іх падаюць, насцігнутыя меткімі кулямі нашых байцоў. Другія падымаюць рукі, здаюцца ў палон. На вышыні ўсё больш і больш з'яўляецца чорных лапін — варожыя трупы.

3.

У той час, калі па вышыні біла наша артылерыя і мінамёты, група лыжнікаў — аўтаматчыкаў прасачылася на правым фланзе ворага. Балотамі і хмызнякамі байцы абыйшлі вышыню і аказаліся ў тыле ворага.

Наперадзе групы адважных ішоў парторг роты аўтаматчыкаў беларус Якаў Донда. Дзе перабеглай, дзе паўзком вёў ён сваю групу. За ім спыналіся ўсе байцы. Своечасова дасягнуўшы вызначанага месца, яны заляглі над ракой.

І вось проста на нашых байцоў бягуць выбітыя з вышыні немцы.

— За Беларусь! — падае каманду старшы сержант Донда. Дружны і меткі агонь выдуюць яго байцы. Немцы мітусяцца, кідаюцца да балота. Яны разгубіліся. А хто разгубіўся — той напалову пераможаны. Яшчэ некалькі хвілін

— і схілы вышыні і балота густа ўсеваюцца трупамі фашыстаў.

4.

Вышыня занята. Там умацоўваюцца сунроцтанкавыя батарэі. Пяхота пад прыкрыццем артылерыйскага агню перапраўляецца праз раку. Адзін за другім байцы перабягаюць па штурмавых мостах, наведзеных салёрамі Астаф'ева. Дзе лёд цалы — байцы перабягаюць на ім.

Бой пераносіцца на новы рубяж. Зноў грывіць артылерыя. Кароткімі перабегамі пяхота збліжаецца з праціўнікам. Аўтаматчыкі старшага лейтэнанта Уварава ўжо дасягнулі вёскі. Чуецца «ура», і нашы аўтаматчыкі ўрываюцца ў няслэны пункт.

Немцы і тут падрыхтавалі моцную абарону — дзоты пад хатамі, траншэі. Яны зубамі трымаюцца за кожны вугал. Але нашы падраздзяленні рапучым штурмам выкідаюць ворага з першай, а затым другой і трэцяй вёсак.

Байцы спынаюцца ля панялішчаў вызваленых вёсак. На вуліцы яны бачаць двух забітых старыкоў — справа рук фашыстаў. Перш, чым забіць іх, немцы выкалалі ім вочы, нарэзалі нажамі грудзі.

Байцы забягаюць у адну з хат. На саломе ляжыць дзяўчынка год чатырнаццаці. На яе шыі еякі, на горле — сліды кішчоркоў. Фашыецкія гвалтаўнікі наздэкваліся з дзяўчынкай, а потым застрэлілі яе.

Байцы спіскаюць у руках зброю, паскараюць крок наперад. Дагнаць адступаючых нямецкіх гадаў! Дагнаць і адпомеціць!

За вёскай, на другіх вышынях, зноў разгараецца бой.

Настае вечар, а за ім новая баявая ноч.

Старшы лейтэнант
С. КОНАНАУ.

БЕЛАРУСКИ ФРОНТ.

Дапамога сем'ям франтавікоў

ЛЁЗПА. (Наш нар.). Дзесяткі тысяч рублёў выдаткаваў мясцовы адзел дзяржаўнага забеспячэння на дапамогу сем'ям франтавікоў. Матэрыяльная дапамога аказана сем'ям ваеннаслужачых

таварышаў Праворнага, Воранава (калас «Вольшэвік») і многім іншым.

30-ці сем'ям франтавікоў адзел дзяржаўнага забеспячэння дапамог у пабудове жыллёвых памяшканняў.

РЫХТАВАЦА ДА ПАДСОЧКІ

Калі ў цёплую пору зрабіць надрэз на ствале хвойнага дрэва — сасны, елі ці ліственцы, то ў гэтым месцы пачынае сачыцца вадкасць — празрыстая, лінкая, з мядзяным пахам. Яна паступова гусее. Гэта вадкасць атрымала назву — жывіца.

Жывіца, якую збіраюць пры падсочцы, з'яўляецца вельмі каштоўнай сыравінай. З яе на заводах шляхам перагонкі атрымліваюць два прадукты: капіфоль і шкінідар. Гэтыя прадукты шырока ўжываюцца ў прамысловасці: абароннай, напяровай, мылаварнай. Добрыя сарты паперы магчыма атрымаць толькі з дамешкай да яе капіфолі, інакш папера пранускае чарніла. Капіфоль дадаюць таксама пры вытворчасці мыла і некаторых гумавых вырабаў.

Шкінідар — добры распушчальнік для фарбаў і лакаў, ён хутка высыхае. Са шкінідару атрымліваюць араматычныя матэрыі.

Здабыча жывіцы шляхам падсочкі была вядома ў глыбокай даўнасьці. Падсочка сасны пачалася ўпершыню ў ЗША, каля 200 год таму назад. У былой царскай Расіі падсочка не рабілася і жывіца не здабывалася. Неабходная колькасць яе для рускай прамысловасці ўвозілася з Францыі і Амерыкі. Толькі пасля Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі стала развівацца ў нас здабыча жывіцы. Да канца другой пяцігодкі Совецкі Саюз не

толькі поўнасьцю вызваліўся ад увозу жывіцы з-за мяжы, але і сам пачаў вывозіць яе на замежны рынак, заняўшы 3-е месца ў сусветнай здабычы.

Наша Беларуска-Савецкая Соцыялістычная Рэспубліка, якая валодае вялікімі ляснымі масівамі, мела высока развітыя тэрпентаўныя промыслы. Так, у 1940 годзе толькі ў усходняй частцы БССР было здабыта 3.900 тон жывіцы. Вяспой 1941 года Беларуска-Савецкая БССР было падсочана 85.000 гектараў сасновых насаджэнняў з валавой здабычай 12.500 тон жывіцы ў год.

Гітлераўскія нягоднікі разбурылі паронную гаспадарку ў Беларусі, у тым ліку і падсочную.

У аднаўленні прамысловасці БССР падсочныя промыслы адгартываюць вялікую ролю. Усе партыйныя, савецкія раённыя арганізацыі павінны надаць увагу падсочным промыслам, аказаць дапамогу ў іх аднаўленні. Перш за ўсё трэба дапамагчы сабраць кадры падсочнікаў: прапрабаў, здымчыкаў, зборшчыкаў, бондараў і падсобных рабочых.

Хутчэй адновім падсочныя промыслы! Дадзім прамысловасці БССР у патрэбнай колькасці жывіцу!

П. МАНЕЕУ,

выконваючы абавязкі начальніка Галоўлесхіма Наркамлеса БССР.

Баявыя справы беларускіх партызан

За час з 9 па 12 лютага партызанскія атрады Беларусі падарвалі і пусцілі пад адкос 116 ваенных эшалонаў ворага, з іх 16 эшалонаў на чыгуны Барысаў — Мінск, 24 эшалоны на чыгуны Асіповічы — Мінск і 43 эшалоны на чыгуны Асіповічы — Бабруйск. У выніку крушэнняў разбіта 69 паравозаў, 409 платформаў і вагонаў з жывой сілай, тэхнікай і рознымі ваеннымі грузамі ворага.

Народныя месціцы разграмілі 11 нямецка-паліцэйскіх гарнізонаў, узарвалі і спалілі 7 чыгуначных мастоў і 6 мастоў на шасейных і грунтоўных дарогах, знішчылі 77 кіламетраў тэлеграфна-тэлефоннай сувязі, збілі два нямецкія самалёты. У баях партызанамі падбіты 6 бронемашын, 22 танкі і 146 аўтамашын ворага, спалены 4 склады і разбіты 21 дзот. Забіта да 3.500 і паранена больш 3.300 нямецкіх салдат і афіцэраў. Узяты палонныя.

Партызанскі атрад «Смерць фашызму», які дзейнічае ў Мінскай абласці, за месяц баявых дзеянняў падарваў на мінах 80 нямецкіх аўтамашын з ваеннымі грузамі. Акрамя таго, партызаны пусцілі пад адкос 4 паравозы і 30 вагонаў з салдатамі і ўзбраеннем. Партызанскі атрад імя Лазо з засад панаў на нямецкі абоз.

знішчыў ахову і захавіў многа боепрыпасаў, абмундзіравання і прадуктаў харчавання.

Байцы партызанскага злучэння таварыша В., якое дзейнічае ў Палескай абласці, днямі вялі жорсткія баі з вялікімі сіламі нямецка-фашыецкіх войскаў. У гэтых ярочных баях народныя месціцы знішчылі больш 300 і паранілі 200 гітлераўскіх бандытаў, падарвалі і падбілі 6 танкаў і 9 аўтамашын. Партызаны другога злучэння за месяц баявых дзеянняў пусцілі пад адкос 11 ваенных эшалонаў праціўніка. Разбіта і пашкоджана 11 паравозаў, 70 вагонаў і 15 платформаў з рознымі ваеннымі грузамі і тэхнікай. Падарвана 26 аўтамашын. Забіта 1.011 і паранена 388 гітлераўцаў.


Некалькі партызанскіх атрадаў, якія дзейнічаюць у Віцебскай абласці, на працягу адной ночы разграмілі пямецкія гарнізоны ў 15 населёных пунктах. Забіта і паранена звыш 400 гітлераўцаў. У апошнія дні савецкія патрыёты вялі жорсткія баі з пяхотай і танкамі праціўніка, якія ірадырыялі пошук сунроц партызанскіх атрадаў. У гэтых баях савецкія патрыёты разграмілі тры роты гітлераўцаў, падбілі 3 танкі і ўзарвалі два склады праціўніка з боепрыпасаў.

Сустрэча з лётчыкам

Выхаванцы Бражэўскага дзіцячага дома пярэдняга сустрэліся з лётчыкам, двойчы ордэнаносцам гав. Лебядзінскім. Слаўны савецкі пілот расказаў дзецям аб тым, як змагаюцца чырвоныя лётчыкі за Радзіму, як яны гromяць немцаў.

Выхаванцы дзіцячага дома пад кіраўніцтвам пастаўніцы Смяцінай рыхтуюцца паставіць ігуэу «Партызаны».

Дзеці вывучылі новы дзяржаўны гімн Савецкага Саюза.



Уся краіна дапамагае адбулоўваць гераічны Сталінград.
НА ЗДЫМНУ: аднаўленне будынка Сталінградскага абласнога Савета дэпутатаў працоўных.

ЖЫВУЦЬ ТРАДЫЦЫІ КАЛГАСА-ПЕРАДАВІКА

☆☆☆

лг «Авангард», Мільчанскага сельсовета, Гомельскага раёна, ай славіўся высокімі ўраджаямі гародніны і палявых культур. Выка прадунцыйнай была жывёла.

ч свайго гаспадарання нямецка-фашысцкія акупанты разлі алгас. Але ў калгасе засталіся людзі—адданыя патрыёты і Гзімы, майстры калгаснай вытворчасці. Адразу-ж пасля аленя Чырвонай Арміяй вёскі Мільча яны актыўна ўзяліся даенне разбуранай ворагам арцелі. Аб гэтым і расказваюць асі на старонках нашай газеты.

☆☆☆

ПЕРШАЯ ГОРОДНИНА БУДЗЕ З НАШАГА КАЛГАСА

айн наш калгас быў пера Гомельскім раёне. Ён ву сіў назву «Авангард». на сіх галінах калгаснай час мы ўдзельнічалі па зне сельскагаспадарчай цы.Заможна жылі калгас а 40 год яны атрымалі паль каля 3 кгр. хлеба, бобы і гародніны, 3 руб.

ны ў насенна-кантрольную лаба раторыю для праверкі яго канды цыйнасці. Насеннай бульбы крыху нехапае, але мы зрэзваем вярхушкі з харчовай бульбы і гэтым папоўнім нястачу. Кожны калгасны двор да пачатку сяўбы абавязаўся сабраць не менш 10 кілограмаў вярхушак.

Усе палявыя работы правядзем сваім цяглом. Цяпер па сямнай дарозе вывезем на поле як мага больш гною, каб лягчэй было ўвесну.

Кожнай брыгадзе (у нас дзве паліводчыя і адна гародніна) да ведзены планы сяўбы, вызначаны ўчасткі. За брыгадамі замацаваны коні, зброя, інвентар.

У гэтым годзе мы адновім малочную і аўпагадоўчую фермы. Купілі быка-вытворніка, закан трактавалі 30 цялят, ёсць дзве каровы. Першыя тры авечкі паставілі ўжо на аўпагадоўчую ферму. Для калгаснай пасекі сабрана 12 пчолаеямей.

Наш калгас прыгарадны. Гэта абавязвае нас даць працоўным Гомеля як мага больш гародніны. Вопыт у гэтай справе ў нас ёсць, ёсць і вопытныя майстры-гароднікі. Прыкладзем усе намаганні, каб першая гародніна, якую ат рымаюць гомельчане, была з нашага калгаса.

Дзмітрый БЯДНЕНКА,
старшыня калгаса.
Лаўрэнці РОДЗЬНІН,
намеснік старшыні калгаса.

Даб'ёмся даваеннага ўраджаю

Калгаснікі нашай арцелі маюць вялікі вопыт па гародніцтву. У нас ёсць выдатныя майстры гэтай справы. Калгасны гарод, якога да вайны ў нас было больш 50 гектараў, даваў вялікія прыбыткі. За 1940 год яны склалі 350.000 рублёў. У 1941 годзе мы паставілі сваёй мэтай дабіцца поўмільённага прыбытку ад гародніны. У нас добра былі развіты парніковая і цяпличная гаспа дарка.

Пітлераўскія акупанты разбу рылі наш калгас, знішчылі нашу цяплицу і парнікі. Фашысцкія ня годнікі меркавалі, што гэтым самым адаб'юць у нас ахвоту да любімай справы. Не вышлі гэта. У нас засталіся людзі, якія не пашкадуць сіл, каб у самы блі жэйшы час паставіць гародніцтва ў калгасе на даваенны ўзровень, даць працоўным Гомеля як мага больш ранняй і позняй гародніны.

Ужо ў гэтую вясну мы будзем засяваць гароднінай 29 гектараў. З 10—15 сакавіка закладзем парнік на 200 рам. За лета адбуду ем сваю цяплицу і тады справы ў нас пойдучы яшчэ лепш.

Рыхтуючыся да сяўбы, калгаснікі сабралі насенне гародніх культур на 15 гектараў. Цяпер жа прымаем усе меры, каб па быць насенне гародніны па ўсю пасеўную плошчу. Угнаенне над гародніна культуры ў нас ёсць. Справа толькі за намі, гароднікам і. Я мяркую, што мы ўдвух з Карнам Шэметавым здолеем арга нізаваць справу так, што ўжо ў гэтым годзе па многіх гародніх культурах даб'ёмся даваеннага ўраджаю. А ўраджаі у нас быў высокі. На кармавых карняпло дах, напрыклад, ён дасягаў каля 100 тон з гектара.

Іосіф МЯШКОУ,
брыгадзёр гародняй брыгады.

РАСТУЦЬ БУДЫНКІ

Дабротныя грамадскія пабудовы меў наш калгас. Нямецка-фашысцкія акупанты знішчылі іх. На месцы калгаснага двара стала пуста. Выпадкова ўпалела толькі канцылярныя арцелі.

З першага-ж дня аднаўлення калгаса ў нас створана будаўні ча я брыгада. Яна прыступіла да будаўніцтва. Перш за ўсё мы па будавалі амуніцнік і канюшню. Канюшня выраста ў нас за 13 дзён. У ёй зроблены капітальныя станкі па 32 рабочыя кані, зроблены вокны і нават кладовая. Адным словам, канюшня мае пры емны выгляд.

Потым мы пабудавалі кузню і распачалі будаваць вялікі калгасны свіран. Першая частка свірна ўжо выведзена пад кроквы. Праз

тыдзень—два свіран будзе закон чаны і тады возьмемся будаваць гумно.

Працы вельмі многа. Але гэта не палухае нас. Кожны калгаснік маёй брыгады ведае, што ад яго працы залежыць хутчэйшае ад наўленне калгаса. Таму працуем мы тэмпамі ваеннага часу. Асаб ліва вызначаюцца па будаўніцтве цесляры-старыкі Манціл і Аўдзей Новікавы.

Здаўна ў нашым калгасе людзі прывучаны да акуратнасці. Калі ўжо будзем што, то будзем пры гожа, моцна, як кажучы, каб бы ло і самому прыемна паглядзець і людзям не сорам паказаць.

М. К. ЖАЛЕЗНЯКОУ,
брыгадзёр будаўнічай брыгады.

ПАРАДАК І ДЫСЦЫПЛІНА

Я стары ўжо чалавек. За час калгаснага жыцця давялося мне на многіх пасадах быць: і конюхам, і вартуўніком, і за якасцю сачыць. А ўсё некаж выходзіла так: як толькі дзе-небудзь у калгасе стваралася «вузкае» месца, дык мяне значыць туды, выцягвай, моў Сцяпан Ларыёнавіч. А я чалавек такі, куды мяне ні паставіш—усюды люблю навесці парадак і дысцыпліну. Тады яно і лягчэй працаваць і бачна, што да чаго.

Так і цяпер. Пры адступленні нямецкія гады папалілі нашы кармы. З кармамі ў калгасе вельмі туга. Вось мне праўленне арцелі і пранавала пасаду—старшага конюха. Што-ж зробіш—прышлося згадзіцца. Скаціна-ж не разумее, што ў нас ні каліва сена няма, яна есці просіць.

Прымавалі да нас, конюхаў, у данамогу яшчэ брыгадзіра пер шай паліводчай брыгады Цімафея Пятровіча Супічэнку. Пачалі мы збіраць па дварах салому і рэзку

рэзаць. Па агульным сходзе калгаса паставілі, каб на пракорм коней сабраць з кожнага двара пэўную колькасць зерня.

Выходзячы з наяўных кармоў, мы склалі рацыён і ўвялі цвёрды расклад на канюшні. Коні кормі тры разы ў дзень, гэтулькі-ж разоў поім. І трэба сказаць, што коні нашы не так ужо дрэнна выглядаюць, а некаторых проста не назіпаць.

А ўсё гэта толькі таму, што мы за коньмі наладзілі ўважлівы, гаспадарскі догляд. Ні з чым не лічымся, толькі-б коні нашы спраўныя былі. Праўда, тут мно гас залежыць ад канюшні, але канюшня ў нас, дзякуючы будаў нічай брыгадзе, даволі добрая. Парадак мы ў ёй навялі нашынскі, калгасны. Кожны конь замацава ны за калгаснікам, які на ім за ўсёды працуе, увялі чыстку ко ней, падагналі зброю.

Сцяпан ЖАЛЕЗНЯКОУ,
старшы конюх калгаса.

СЬБІТЫ ТРАДЫЦЫІ

будыніна. Звонку але хатку ў адно акен — печ, стол, зэдлік, аху некалькі радыў на відзь хамуты, сядзёлкі, абці. Пахле дэгіцем і П. кожным кругам таблета, «Свістун» і г. д. на таблічак стане ясны а гэтага пабудзены у каснай канюшні, якую пра акенца. Там таксама на станком такая-ж табліца каця. Гэта калгаснік—памяшканне, дзе ці і рамантуецца зброя. ўпа, а калгас пачаў сваю гаспадарку з Яго пабудавалі нават канюшню.

правяру, як ён запраг яго. Калгасным шорнікам Максім Фёдаравіч працуе з першага дня арганізацыі арцелі. Устапаўленню такога парадку, які стаў калгаснай традыцыяй, у многім садзейнічаў ён—шорнік калгаса. Гэтым Максім Фёдаравіч ганарыцца. Гонар законны, заслужаны. Ён расказвае, што за дзесяць год, якія да вайны праправаваў у калгасе, не было выпадку абмультвання коней. Зброя заўсёды была спраўная, прасушаная, змазаная, добра падагнаная да кожнага каця. За гэта калгасны шорнік з'яўляўся ўдзельнікам Усе саюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі. Выставачнае пасведчанне ён пільна хаваў ад немцаў, а ця пер навесіў яго на самым відным месцы ў сваёй хане.

Цэлымі днямі Максім Фёдаравіч сядзіць у амуніцніку. Нават паснедаць і паабедзець няма часу—яду жонка прыносіць сюды. З кавалачкаў скуры ён шые аброці, лейцы, імі-ж рамантуе хамуты. Парадак у амуніцніку бездакорны. Кожная рэч на сваім месцы. Традыцыя калгаса жыве і цяпер. Пасля доўгіх месяцаў нямецкай акупацыі Максім Фёдаравіч зноў

заяў сваё звычайнае месца ва ўноўнабудаваным калгасным амуніцніку. Час-ад-часу ён адрывае вочы ад шыла і праз акенца глядзіць на калгасны двор, на канюшню. Там падлетак запрагае каця, потым ён крапаецца ў дарогу. Шорнік кідае працу і выходзіць на двор.

— Гэй, пачакай!.. А пудэўку ты атрымаў на выезд?—ён падыходзіць да падводы і пачынае правяраць, як запражаны конь. І тут, вядома, не абыходзіцца без навучаняў.

— Супою чаму не падцягнуў? Глядзі, як сядзёлка цялікаецца. А чаму гэтай аглабля даўжэй за тую? Бачыш, хамут на каці як сядзіць, увесь паяр конь адным плячом вязе... Хіба-ж так можна?

Так, з непрыкметнага, на першы погляд, навучаня шорніка, з устаноўленага парадку ў амуніцніку ўмапоўваецца дысцыпліна ў калгасе, людзі прывучаюцца беражліва адносіцца да грамадскага добра, ва ўсім быць дабрымі, трымацца ўстаноўленых, правярых жыццём калгасных трады цый.

Але не толькі ў гэтым жывуць традыцыі калгаса. Да вайны калгас славіўся гароднінай. Не было таго году, каб у калгаснай

цяплицы, на парніках, на гародзе не вырошчвалі выдатныя агуркі, капусту, памідоры, моркву, буракі і нават кавуны. Высокія ўраджаі на гародзе сталі традыцыяй калгаса. Такой-жа традыцыяй былі і высокія ўраджаі на палях, вялікія прыбыткі ад жывёлагадоўлі і птушкафермы.

І цяпер, рыхтуючыся да вясновай сяўбы, калгаснікі трымаюцца старой традыцыі—гарод навінен быць узорны, працоўным горада Гомеля даць як мага больш гародніны. Над гарод адвездена 29 гектараў лепшай зямлі. На палову гэтай плошчы насенне сабрана на месцы. За астатнім насеннем камандыраваны савад-парнікавод Карп Іванавіч Шэметаў і рахункавод Валя Капэйхіна. Іх чакаюць у калгасе з дня на дзень.

— Не дастануць там насенне, — гаворыць брыгадзёр-гароднік Іосіф Сяргеевіч Мяскоў, —паедзем у другое месца, а гарод усё-ж засе ем, закладзем і парнікі. Не мо жа наш калгас жыць без гароду —над бокам-жа горад...

Несьбітамі калгасных трады цый з'яўляюцца старыя калгаснікі. Гэта шорнік, гароднік, старшы конюх Сцяпан Ларыёнавіч Жале знякоў, брыгадзёр - будаўнік

Максім Копанавіч Жале знякоў, які будзе калгасны будынікі тэмпамі ваеннага часу, гэта брыгадзёр першай паліводчай брыгады Цімафей Пятровіч Супічэнка, гэта яшчэ дзесяткі вопытных, спрактыкаваных калгасні каў, якія вучаць моладзь быць дабрымі, руплівымі, высока трымаць устаноўленыя традыцыі арцельнай гаспадаркі.

З вуліцы даносіцца стук тапа роў. Недалёка ад памяшкання праўлення арцелі калгасныя цесляры закарчваюць будаваць вялікі свіран. За калгасным дваром высіцца яшчэ адна новая будыніна.

— Што гэта?

— Кузня наша, — тлумачыць Сцяпан Ларыёнавіч.—Яна ў нас была вось там на вёсцы, дык мы яе перацягнулі бліжэй да калгаснага двара. Пачнуцца палявыя работы—дык усё можа быць: то атоса парвенца, то яшчэ што зда рыцца, за кожнай дробязцю не набегася ў кузню. А так яна ў нас над бокам. Што трэба, тое і рабі. Такі ў нас парадак.

— Традыцыя, — дадае Максім Фёдаравіч.

Мікола ВІШНЕУСКІ.

ФРАНТАВАЯ БРЫГАДА ДРУГОГА ДРАМАТЫЧНАГА ТЭАТРА

Другі Беларускі Дзяржаўны драматычны тэатр паслаў на Беларускі фронт брыгаду ў складзе народнага артыста БССР, ордынскога П. С. Маўчанова, заслужанай артысткі рэспублікі М. С. Бялінскай, Е. П. Радзюльскай і артыстаў тэатра Т. А. Бондарчык, Л. І. Мазалеўскай, Ф. А. Шмакава і Е. П. Гаробчанкі.

У праграме чатыры п'есны. Найбольшую цікавасць уяўляе маптаж спектакля беларускага драматурга К. Крапівы «Праба агнём». У ім захаваны ўсе асноўныя сюжэтныя лініі. Маёра Караневіча іграе народны артыст БССР П. С. Маўчанав, яго жонку Наталлю Нікалаўну — заслужаная артыстка Радзюльскай і лейтэнант Перагуда — артыст Шмакаў. «Праба агнём» — п'еса аб людзях Чырвонай Арміі і таму з такой цікавасцю глядзюць яе франтавікі. Затым брыгада паказвае ў скарочаным варыянце вядомую п'есу Янкі Купалы «Прымакі». З вядзівым поспехам прахо-

дзюць вечары-вадзіві, у часе якіх даюцца скетчы Леаніда Лепча «Усё пранала» і Пацёмкінай «З цёплым ветрам».

Артыстка Радзюльскай памайстэрску выконвае беларускія народныя песні і песні сучасных савецкіх кампазітараў. Фёдар Шмакаў чытае расказы А. П. Чэхава, Льва Касіля і другіх пісьменнікаў.

У сольных нумарах у якасці акампаніятараў выступаюць Маўчанав і Бондарчык.

За тыдзень прабывання на фронце брыгада дала 20 канцэртаў. Выступалі на святкаванні ў артылерыстаў, якія адзначалі юбілей сваёй частцы, у беларускіх вёсках, у шпіталах. У П-скім шпітале давалі канцэрты на палатах.

Другі тэатр выпусціў новую п'есную п'есу В. Ільанкова «Плошча кветак». У рэпертуары тэатра на гэты год новыя п'есы беларускіх драматургаў.

Е. САДОВСКИ.

Збор камандзіраў-інструктараў супроцьпаветранай абароны

Поўная і ўсеагульная гатоўнасць насельніцтва да супроцьпаветранай і супроцьхімічнай абароны мае выключнае значэнне.

Па рашэнню Урада СССР з 2 ліпеня 1941 года па ўсёй нашай краіне ўведзена абавязковая падрыхтоўка насельніцтва да супроцьпаветранай і супроцьхімічнай абароны. Гэта велізарная па сваёму значэнню задача ў большай сваёй частцы ўскладзена на масавую абаронную арганізацыю — Асаавіяхім.

Для выканання гэтай задачы патрэбны сотні і тысячы добра падрыхтаваных камандзіраў-інструктараў.

Надаўна быў праведзены рэспубліканскі збор камандзіраў-інструктараў супроцьпаветранай абароны. У ім удзельнічала 60 чалавек з Гомельскай, Магілёўскай, Віцебскай і Палескай аблас-

цей. Курсанты атрымалі неабходныя веды па спецыяльнай падрыхтоўцы. Група курсантаў — Гарчанка, Верашчагіна, Жукоўская, Кайская, Ткачова і іншыя — закончыла праграму на выдатна.

Пачынаюць працаваць абласныя школы супроцьпаветранай і супроцьхімічнай абароны. Яны будуць рыхтаваць інструктараў для кожнага аб'екта — калгаса, прадпрыемства, школы.

Мы павінны зрабіць усё, каб кожны вызвалены горад, кожная вёска нашай Беларусі была перыступнай крэпасцю супроцьпаветранай і супроцьхімічнай абароны.

Г. ПАПОВА,

начальнік аддзела супроцьпаветранай абароны Цэнтральнага савета Асаавіяхіма БССР.

Новыя работы беларускіх вучоных

Адзяленне грамадскіх навук Акадэміі Навук БССР працуе над новымі тэмамі па гісторыі Беларусі, асабліва па гісторыі барацьбы беларускага народа за сваю свабоду і незалежнасць. Матэрыялы раскажуць пра мастацкую літаратуру ў часе вялікай Айчынай вайны, партызанскі фальклор. Асобнае месца даецца тэмам, прысвечаным аднаўленню народ-

най гаспадаркі БССР, разбуранай нямецка-фашысцкімі захопнікамі.

Сіламі навуковых работнікаў Акадэміі мяркуецца выдаць серыю брашур пра выдатных людзей Беларусі, яе вядомых асветнікаў, рэвалюцыйных дзеячоў, пісьменнікаў. Мяркуюцца таксама выдаць аднатомнікі класікаў беларускай літаратуры.

Бібліятэчкі для калгасаў і хат-чытальняў

У часе нямецкай акупацыі прапоўны былі пазбаўлены магчымасці чытаць роднае слова. І таму зараз, калі зноў вярнулася савецкая ўлада, асабліва вялікі попит на савецкую літаратуру.

За апошні час скамплектаваны і расасланы ў калгасы вызвалены раёнаў БССР 850 бібліятэчак сельскагаспадарчай літаратуры. Камплектуецца яшчэ 120 бібліятэчак для калгасаў і 130 для хат-чытальняў.

Калгаснікам пасланы 60 тысяч экзэмпляраў брашур з дакладам таварыша Сталіна аб 26-й гадавіне Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі, дзесяткі тысяч экзэмпляраў кнігі таварыша Сталіна «Аб вялікай Айчынай вайне Савецкага Саюза».

Іраноўны вызвалены абласцей БССР з вялікім патхненнем чытаюць кнігі любімага правадыра таварыша Сталіна.

ПА СОВЕТКАМУ САЮЗУ

Працоўныя подвігі савецкіх патрыётаў

На Горкаўскім аўтазаводзе імя Молатава ў адказ на загад таварыша Сталіна праводзіцца франтавая дэкада. Працоўную доблесць праяўляюць сучасныя змены. Змена майстра Лукоўніка ў тры перакрыла нормы. У два разы перавыканала план змена майстра Махнова. Дзесяць норм за змену даў стахановец Воранаў. На Кузнецкім металургічным

іганце вальцоўшчык Салаўёў паставіў новы рэкорд. Ён пракатаў за змену 470 тон метала звыш плана.

Рабочыя лесанарыхтоўкаў Багучарскага аймака Бурат-Манголіі датэрмінова выканалі план і парашылі застацца ў лесе, каб нарыхтаваць звыш плана 5.000 кубаметраў драўніны.

ДВУХМЕСЯЧНАЕ ЗАДАННЕ ЗА АДЗІН ДЗЕНЬ

Вучаць Аляксея Сямвалова, вядомы буршчык Бакальскіх руднікаў Васілій Крываносаў устанавіў выдатны рэкорд: за змену ён

даў 53 нормы, выканаўшы 2-месячнае заданне па бурэнні руды. За апошнія два месяцы Васілій Крываносаў выканаў поўгадавую праграму.

МТС УКРАЇНЫ РЫХТУЮЦА ДА ВЯСНЫ

Каля 13.000 трактараў МТС вызвалены раёнаў Украіны падрыхтаваны ўжо да выхаду ў поле. Усе 54 МТС Сталінскай абласці датэрмінова закончылі рамонт трактараў і звыш задання

аднаўляюць яшчэ 154 машыны. Каля 90 процантаў трактараў прыведзена ў парадак у Харкаўскай абласці, больш 80 процантаў машын адрамантавана ў Кіеўскай абласці.

НАРАДА ПА РАБОЦЕ

КОМСАМОЛЬСКА-МАЛАДЗЕЖНЫХ БРЫГАД

У ЦК ВЛКСМ адбылася нарада, якая абмеркавала пытанне аб рабоце комсамольска-маладзёжных брыгад.

Сакратар ЦК ВЛКСМ тав. Харламаў у сваім дакладзе паведаміў, што на прадпрыемствах краіны зараз налічваецца звыш 60

тысяч комсамольска-маладзёжных франтавых брыгад. 8 тысяч брыгад за лік ушчыльнення рабочага дня, павышэння кваліфікацыі, пераходу на мпогастапочнае абслугоўванне вызвалілі на другія ўчасткі 37 тысяч чалавек.

Засеяна 44.000 гектараў яравых

Цёплае сонечнае надвор'е спрыяе разгортванню палых работ у Таджыкістане. Калгасы рэспублікі ўжо засеялі ішаніцы, ячмень, бабовых, ільну, люцэрны гародніны і бульбы звыш 44.000 гектараў.

МАЛОЧНЫЯ ПРАДУКТЫ ЗВЫШ ПЛАНА

Прадпрыемствы Наркоммаса малпрама СССР горада Масквы выканалі вытворчы план студзеня і лютага, далі прадукцыі параўнанні з мінулым годам на 24 процанты больш.

ВЫКАНАЛІ ГАДАВЫ ПЛАН РАМОНТУ ТРАНТАРАУ

Усе 54 МТС Сталінскай абласці выканалі гадавы план рамонт трактараў. Асабліва добра рамонтныя работы былі арганізаваны ў Амвросіўскай і Мангушскай МТС, якія атрымалі чырвоныя пераходныя сцягі ВЛКСМ Наркамзема.

АГЛЯД НАРОДНЫХ ТАЛЕНТАУ

Закончыўся агляд сельскамастацкай самадзейнасці Курска абласці. На сцэне абласнога драматычнага тэатра выступілі 45 выканаўцаў — тапчараў, спевакоў, музыкантаў, чытчыкаў.



Выступленне Бенеша

ЛОНДАН, 29 лютага. (ТАСС). Як перадае агенства Рэйтэр, Прэзідэнт Чэхаславацкай рэспублікі Эдуард Бенеш выступіў 29 лютага ў Лондане з прамоваю, у якой указаў, што «пройдзе нямога часу і на кантыненте будзе створаны другі фронт».

«Калі, — працягваў Бенеш, — пачнецца ўтаржэнне і рускі фронт наблізіцца да чэхаславацкай тэрыторыі, — гэта можа па-

ступіць вельмі хутка, — сааічыннікі паўстануць і прымуць удзел у барацьбе зусім так, як гэта робяць зараз патрыёты Польшчы, Югаславіі і Францыі».

Гаворачы аб сваіх наездках у Злучаныя Штаты і Расію, Прэзідэнт заявіў: «Мінулі дні, калі Савецкая Расія была выключана з еўрапейскіх спраў. Будзем спадзявацца, што гэтыя дні ніколі не вернуцца».

БАІ У ЮГАСЛАВІІ

ЖЭНЕВА, 1 сакавіка. (ТАСС). Па вестках, атрыманых з Югаславіі, на ўчастку фронту Гліна — Пятрына часці народна-вызваленчай арміі вядуць вельмі жорсткія баі з германскімі і ўстапскімі часткамі, якія спрабуюць прабіцца на вызвалены тэрыторыю. Упярныя баі ідуць таксама ў Герцагавіне. Часці народна-выз-

валенчай арміі знішчылі тут у апошніх баях каля 200 гітлераўцаў, у тым ліку 41 афіцэра, і паранілі каля 400 варажых салдат і афіцэраў. Узяты палонныя і трафей.

У Славеніі працягваюцца жорсткія баі на ўчастку фронту Горышы і ў раёне Марыбора, дзе акупанты прадзірнылі наступленне. Вораг нясе вялікія страты.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ У ІТАЛІІ

ЛОНДАН, 1 сакавіка. (ТАСС). Галоўны штаб войск саюзнікаў у Італіі паведамляе, што на фронце амерыканскай 5-й арміі праціўнік 29 лютага аказаў моцны націск на цэнтральным участку плацдарма. На галоўным фронце 5-й арміі наглядзецца зацішна. Разведчыя часці англійскай 8-й арміі

зрабілі глыбокую разведку з боем. Учора авіяцыя саюзнікаў бамбардыравала аэрадром Вітэрбо, чыгуначныя збудаванні ў Джуліянава, пункты скаплення войск і пазіцыі праціўніка ў раёне Анцыю, а таксама судны праціўніка ў ўзбярэжжа Югаславіі.

Дзеянні авіяцыі саюзнікаў

ЛОНДАН. (ТАСС). Як афіцыйна паведамляецца, 29 лютага амерыканскія цяжкія бамбардыроўшчыкі бамбардыравалі адзін з галоўных германскіх цэнтраў па вытворчасці самалётаў і матараў горад Брауншвейг. Як вядома, мінулым тыдні Брауншвейг удвойчы падвяргаўся бамбардыроўцы.

У ноч на 1 сакавіка бамбардыроўшчыкі «Маскіто» атаквалі розныя аб'екты ў Заходняй Германіі.

СТРАТЫ АВІАЦЫІ ЗА ТЫДЗЕН

ЛОНДАН, 1 сакавіка. (ТАСС). Як перадае агенства Рэйтэр, працягу тыдня з 22 на 28 лютага ў вялікіх паветраных бітвах над Германіяй і пры налётах Англію германская авіяцыя страціла звыш 700 самалётаў. Амерыканскія страты склалі 3 цяжкія бамбардыроўшчыкі і знішчальнікаў. Англійская авіяцыя страціла 86 машын.

ВЫСАДКА АМЕРЫКАНСКІХ ВОЙСК НА АСТРАВАХ АДМІРАЛЦЕЙСТВА

ЛОНДАН, 1 сакавіка. (ТАСС). Як перадае агенства Рэйтэр, амерыканскія войскі высадзіліся на астравах Адміралцейства (на пачатку ад архіпелага Бісмарка).

РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛІГ